

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 68 (5742) 23 сакавіка 1937 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

Сельсоветы — тварам да выбаршчыкаў

Звыш 120 мільянаў чалавек жыць у савецкай вёсцы. Гэта — большасьць жыхароў ССРСР. Вельмі высока развіццё сельскагаспадарчай прамысловы і асабліва за апошнія дзесяцігоддзі. Тым не менш і зараз у калгаснай вёсцы жывуць дзве трэці выбаршчыкаў, людзей, якіх наша Канстытуцыя прадсталяе права актыўна ўдзельнічаць у кіраванні дзяржавай.

Органам диктатуры рабочага класа ў вёсцы з'яўляецца сельсовет. Ён — праваднік рашэнняў партыі і ўрада, ён — партыя інтарсаў працоўных і выканаўца іх волі. Як і ўсе органы ўлады, выбары ў сельскі совет будуць зараз усёмоўна, роўныя і прамыя пры тайным галасаванні.

Палітычны наварот у жыцці нашай краіны, сутнасцю якога з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчай сістэмы, патрабуе каронай змены характару і зместу работы сельсоветаў. Патрабаванні працоўных калгаснай вёскі да свайх дэпутатаў і выбарных органаў савецкай ўлады назмерна ўзрастае.

Публікуемая сёння пастанова ЦК ВПБ Савяцкага Савета Народных Камісароў ССРСР «Аб аслабаванні сельсоветаў ад абавязкаў па налічэнню і спяганню грашовых падаткаў, страхавых пладжоў і натуральных паставак» мае вельмі важнае палітычнае значэнне.

Нягледзячы на тое, што «Права» паведамлялася аб скаржы на Міндзельскага сельсовета, Зялёнаўскага раёна, Чалюскага вобласці, тав. Качыткова, які ўсю энергію і іскрыну душы свайго рабочага часу аддае фінансам. Ён склаў арыгінальны план сельскагаспадарчай прамысловы, наглядзе за тым, ці спевава грамадзяне ўвоўны плані, піна справядліва ў раённым фінансавым аддзеле, дзе на штодзённа бывае ў ашчадчасе, праводзіць страхаванне жыцця працоўных. Алім словам, гэта не кіраўнік сельсовета, а фінансавы агент. Да гэтага варта дадаць і дрыны фінансавы агент, бо Качыткова дрэнна разабраўся ў ліках і баласках. Адсюль памылкі, скаргі, незадавальненне.

Так, або амаль так да гэтага часу абстаіць справа ў большасці сельскіх сельсоветаў. Становіцца гэта зарад робіцца асабліва непрыемным. І савецкі ўрад у публікуемай сёння пастанове адзначае, што «новыя палітычныя, гаспадарчыя і культурныя задачы, паставленыя ў сувязі з новай Канстытуцыяй перад сельсоветамі, якіх выбарных органаў савецкай ўлады ў вёсцы, патрабуюць каронай змены дзейнасці і ў сучасны момант і не адпавядаюць больш інтарсам справы паратку, пры якім на сельсоветах укладзена праца па вылічэнню і спяганню грашовых падаткаў і натуральных паставак з гаспадарак калгаснікаў і аднаосібных селян».

Фінансавы падатковы дзейнасць адпавядае ўвагу сельскіх сельсоветаў ад кіравання мисовай гаспадарчай, народнай асветай, аховы здароўя, кароням будаўніцтвам. Кіруючыя работнікі сельсоветаў — старшыні, сакратары, — захоплены фінансавай работай, слаба разгавай ва скаргі працоўных, патрабаванні і запросы выбаршчыкаў, адрыўалася ад мас. Больш таго: няправільнае прымяненне некаторых фінансавых і загатоўчых органаў савецкага законаў прыводзіла да таго, што адзначаецца за тым або іншым памылкі насельніцтва несправядліва адносіла да рахунак сельскіх сельсоветаў; тым самым падраўнавалі аўтарытэт нізых савецкіх работнікаў.

З 1 ліпеня 1937 года сельсоветаў аслабавіцца ад падатковых функцый, апрача збору сродкаў па самаабслугоўванню сельскага насельніцтва, касуюцца нават пасадкі сельскіх рахункаводаў і казначэй.

Фінансы — справа вальнай дзяржаўнай макрытыка недахопаў у пастаноўцы ўнутрыпартыйнай і палітыкаваўчай работы ў КП(б)Б і менскай партарганізацыі.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

Сход актыва працягвае сваю работу. На другой старонцы мы публікуем скароныя прамовы асобных таварышоў на гэтых партыятывах.

МССКБ 19
УЛ. ФУНДЭ 10 ИИ. ТУТ
СОВ. СТРОИТ. И ПРАВА

1.12 38 2

СЁННЯ У НУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Сельсоветы тварам да выбаршчыкаў.
Р. Качыткова, А. Мелана — Завяляць пагальнай прамысловасці выдучае месца.
М. Ваганава — Прапаганда і агітацыя — запустылі частак работы.
Гіэунтэрман — Гаушыдзі самакрытыкі.

СХОД АКТИВА МЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)Б: Выступленні ў спрэчках па дакладу тав. Валковіча аб выніках пленума ЦК ВПБ(б) тт. Чэрніна, Мірскага, Канопаля, Фурмана, Шамеса, Васермана, Фралова, Рабіна, Баюкіна, Гефена.
ЗА РУБІЖОМ: У абарону Іспанскай незалежнасці і свабоды —

Маніфест пашыранага пленума ЦК компартыі Іспаніі.
Наступленне рэспубліканскіх войск.
Паспяхова дзейні рэспубліканскай авіяцыі.
Ваенныя падрыхтаванні германскіх улад ва ўсходняй Прусіі.
Забастоўка гарнякоў у Польшчы.



Заняткі партыйнай школы на заводзе Івалляцкіх пільт у Навабеліцы. НА ЗДЫМКУ: прапагандыст тав. М. М. Драгумена л чытае слухачам школы перадавы артыкул «Правады» — «Клопаты аб радовым члене партыі».

СМЕЛА І РАШУЧА РАЗГОРТАЦЬ БОЛЬШЭВІЦКУЮ САМАКРЫТЫКУ

Павысіць рэвалюцыйную пільнасць Стаць сапраўдным важаком мас

ВІЦЕБСК. Партыйная арганізацыя аддзела службы руху аднае камуністаў, якіх ўзначальвае важнейшы частка ініцыятыўнага аддзела чыгуны і вузла. Тут і работнікі палітдзелу і яго органы — газеты «Савецкім трыбуна», начальнікі аддзелаў, дыспетчары і інш. Здавалася б, што партарганізацыя, маючы ў сваім складзе кіраўнікоў важнейшага частка чыгуны, павінна была служыць прыкладам астатнім партарганізацыям. На справе ж гэтага няма. Аб гэтым яскрава сведчыць апошні сход, прысвечаны пастановам пленума ЦК ВПБ(б). Сам партыйны сход пачаўся са спазненнем на гадзіну, рэд камуністаў прыйшлі яшчэ пазней.

Яшчэ адна характэрны факт. Партарганізацыя ўстаноў вузла абралі тав. Мацкевіча і тав. Васільевіча. Хмяні ўсім вядома, што Мацкевіча работу праводзіў.

Валковічы задачы сталіся зараз перад партыйнай у сувязі з намірэннямі выбарамі ў Вархуны Совет ССРСР па новай выбарчай сістэме. Тав. Жыдэў у сваім дакладзе на пленуме ЦК ВПБ(б) праводзіў сказаў, што для таго, каб партыя магла стаць на чале новых, да канца дэмакратычных выбараў, каб забяспечыць кіраўніцтва партыйнага парткома пільнасцю ў вясняныя месяцы, неабходна раней усяго актывізаваць саму партыю. Кожны камуніст, да-б ён ні працаваў, павінен быць важаком мас, арганізатарам іе. Вельмі важнае ў сувязі з гэтым стала перад партыйнай арганізацыяй па выхаванню камуністаў.

Мяне часам папракаюць у тым, што я слаба ўдзельнічаю ў партыйным жыцці. Вылучаючы пастаноўны пленум ЦК ВПБ(б) павінна будзе забяспечыць сапраўднае, канкрэтнае кіраўніцтва і дапамогу з боку парткома кожнаму члену партыі ў яго расце, у яго большшай актыўнасці. Разам з тым гэты-ж пастаноўны павінен і адказаць камуністаў, абавязваюць іх на справе быць у авангардзе беспартыйных, быць актыўнымі праваднікамі ідэй партыі ў масы.

Дакладчык, сакратар парткома тав. Кандоў, да такога важнейшага палітычнага пытання, як гістарычнае рашэнне пленума ЦК ВПБ(б), аддэла выключна персону. Абмежаваныя тавы чытаннем рэзалюцыі пленума па дакладу тав. Жыдэў, т. Кандоў толькі мімаходам спыніўся на пытанні жыцця і работы свай арганізацыі.

Не так даўно партарганізацыя кандуктарскага резерва, служачы самаправаздачы 4-х камуністаў, выносіць рашэнне: «даручыць сакратару парткома індывідуальна заняцца кожным з іх». Такое, нічога не даючы рашэнне не магло мець месца, калі-б у данай пярвочнай партарганізацыі палітдзел праводзіў-бы штодзённую работу, калі-б палітдзел вучыў, як треба па-большэвіцку вырашаць партыйныя пытанні.

Вядома, што на вузле пад бокам палітдзелу і пярвочных партарганізацый доўгі час ардувалі кантрольвацыйныя трыбуны. Шэўцы, сабатавалі, зрывалі загалы наркова. Але гэтыя факты страты рэвалюцыйнай пільнасці партох аблышоў моўчы. А між тым, гэта пытанне павінна было быць паставлена ў цэнтры ўвагі партох, таму што страта рэвалюцыйнай пільнасці ёсць прамы вынік нізкага ўзровень партарганізацый і дрэннага кіраўніцтва ім палітдзелу. Партоху прышлося так і запісаць (у каторы раз), што з крытыкай і самакрытыкай у партарганізацыі не ўсё добра.

КІНІЖНІКАУ П. М.
Работы назельнага цеха завода імя Варашыльва.

Такі, з задавоў сказаць, даклад не мог мець уліку і на самы чол выступленняў на сходзе. Крытыка і самакрытыка была на нізкім узроўні. Большасць выступленняў былі неапраўданымі. Не называлі канкрэтных віноўнікаў шматлікіх парушэнняў статута партыі і ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, якія мелі месца на вузле.

У партарганізацыі кандуктарскага резерва на гаспадарскую партарганізацыю абралі камітэта партыі. Партыяна лінію на гаспадарскую партарганізацыю дэлегатаў зусім не абрала, а зрабілі гэта так: старшыня лінію тав. Гаршкоў разам з некалькімі камуністамі сабраліся і вылучылі на партарганізацыю партарга тав. Паўленка, аформішы гэта заданым чынам у пратэкол папярэдняга схода. Кандыдатура тав. Паўленка ўсёй партарганізацыяй не абмеркавалася.

Больш трох год камуністы партыйнай арганізацыі менскага Вышэйшага педагогічнага інстытута не слухалі справаздачы аб дзейнасці парткома, не гаварылі на тое, што склад парткома два разы павялічылі масай. Адуцтва справядліва і запіса самакрытыкай з боку асобных членаў парткома (Зароўер, Ярмаш), безумоўна, не спрыялі палітычна ўнутрыпартыйнай работы.

Ажыццяўленне рашэнняў пленума ЦК ВПБ(б) каронным чынам пазбеглі ўнутрыпартыйную работу, знімі авангардную ролю кожнага члена партыі. Грубыя парушэнні ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, якіх гаворыцца ў пастаноўце пленума, маюць прамыя адносіны і да нашай партыйнай арганізацыі.

Але патраба прамы сказаць, што на нашым ігольным заводзе крытыка і самакрытыка дадзена не ў пашане. Асабліва неадобнае крытыку дырэктар завода тав. Шумкоў.

Такое становіцца — адсутнасць крытыкі і самакрытыкі, а частую і проты рашэнняў, што добра выкарыстоўваць нашы ворагі. Я ўпэўнен, што неадаравольны выпадкі абыякаў рабочых, якіх мелі месца ў цеху швейна-тэхнічных іголак, і частае гаронне матараў — ні ў якім выпадку не абыходзілася без рук класавых ворагаў.

Толькі пры абмеркаванні пастаноў пленума ЦК ВПБ(б) на партыйным сходзе камуністы актывізавалі поўным голасам. І тут была поўнасцю выкрыта антыпартыйная «сістэма» работы парткома. Члены парткома Зароўер і Ярмаш замест кіраўніцтва ўнутрыпартыйнай работай займаліся рэвонтам, адміністрацыяй, грубым чынам зацікавалі самакрытыку, адзі другога пакрылі і вылучалі. Партыйны сход тут-жа вывёў іх са складу парткома.

Рашэнні пленума патрабуюць асаблівага палітычнага актывізацыі работы. У нашай арганізацыі палітычна актывізацыя паставлена зусім дрэнна. Асноўная маса актывістаў — камсамоўцы. З 54 актывістаў толькі тры члены партыі. Да вылучэння актывістаў партком палыхоўзі з такой меркай: хто менш заняты, таго вылучалі актывістам.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Масквой, у той час, калі ў матэрыялах і транспарце завод ачуваў вялікую патрабу. Гэта і іншыя дзеянні Шумкова не былі спевачасна прадукцыйны толькі таму, што з крытыкай і самакрытыкай у партыйнай арганізацыі завода справа абстаіць дрэнна.

Усё гэта панізіла прадукцыйнасць працы, развіццё стыханасці рух. Аднак, большасць сігналаў рабочых так і астаюцца голасам «воўноўнае в пустыне». Не лічылася зусім з думкаю рабочых, і нават больш, ігнаруючы іх. Шумкоў выкарыстоўвае сваё службовае становішча ў цэлю вытворчасці. Дайшоў да таго, што ў свой час Шумкоў выкарыстаў матэрыял і транспарт завада па пабудовы сваім сваякам дачы пад Мас

НА СХОДЗЕ АКТЫВА МЕНСКОЙ АРГАНІЗАЦЫИ КП(б)Б

Выступленне тав. Чэрніна

(Фабрыка імя Куйбышава)

Рашэнне Пленума ЦК ВКП(б) мае гістарычнае значэнне для ўсёй нашай партыі. Указаныя ў дакладзе тав. Жданова і ў рашэннях Пленума факты грубага парушэння статута партыі і ўнутрыпартыйнай дэмакратыі палкам і поўнамоцна адносіцца і да нашай менскай партыйнай арганізацыі.

Гарком не абіраў на працягу трох год. Ёсць таксама факты каапітацыі, як, напрыклад, тав. Жуковіча і ролу іных таварышоў. У нас ёсць людзі абраныя, але яны не адчуваюць адказнасці перад выбаршчыкамі. Вось, напрыклад, тав. Жуковіч, з'яўляючыся старшынёй горсовета, за ўвесь час не быў ні разу на вытворчасці, не паказаў свой твар у масах, не меў сувязі з масамі. І паказанні былі даны выбаршчыкамі, не выключаныя.

Я працую агітатарам на фабрыцы імя Куйбышава. Калі, напрыклад, на выбарах гарком высунуе кандыдатуру тав. Жуковіча, я-ж павінен ісці ў масы агітаваць, каб яго абіраў, а я-жа я магу агітаваць за яго, калі я сам не ведаю тав. Жуковіча, калі ён ні разу ў нас не быў.

Сакратары гаркома партыі тт. Рыскін, Хадасевіч таксама толькі адзін раз былі на нашай фабрыцы.

Далей тав. Чэрнін гаворыць аб фактах простага назначэнства сакратароў парткома. Скала парткома за час адзінаццаці выбараў два разы мяняўся шляхам каапітацыі. Ён прыводзіць факты гадзіліства ў арганізацыі і слабай крытыкі і самакрытыкі.

Іпаер. — гаворыць тав. Чэрнін, — калі мы палыхаем да выбараў партыйных і савецкіх органаў, пры тым жа галасаванні — наша задача заключаецца ў тым, каб як мага больш працаваць у масах, ведаць іх запатрабаванні, разумець іх усё рашэнні партыі і ўрада.

Рашэнні Пленума ЦК будзьце для нашай партарганізацыі і для ўсёх нас самым непакідным законам, указваючым, як мы павінны працаваць.

Выступленне тав. Мірскага

(Скуравоў «Большавік»)

Таварышы, я хачу спыніцца на партарганізацыі завода «Большавік», якую да гэтага часу хвалілі, а між тым не ведалі, што ў ёй робіцца. Партком не лічыцца, што ў яго члены партыі жывуць у бігу, ён ведае членаў партыі толькі па тым, як яны выступаюць на сходзе, але ў бігу — паглядзець, як жыць член партыі, гэтага партком не ведае. Я прывяў прыклад. У нас ёсць кандыдат партыі Багарыч, стары рабочы. Ён не прышоў на вучобу два разы. Яго выключылі з партыі: «чаму, ды чаму не прышоў?», а не пацікавіліся ў парткоме, чаму сапраўды ён прасіўся заняці. Толькі дэргані — гэта вельмі зрэнная прычына, а яна ёсць у нашай парткоме.

Тав. Мірскі прыводзіць факты, калі называюць на работу асобных камуністаў, не лічыцца з думкай партыйнай арганізацыі. У выніку атрымаецца, што такія назначэнні дорага абходзяцца вытворчасці і дзяржаве.

Аб рабоце а рэзервам. Я знаходжуся ў рэзерве тры гады. У 1935 годзе Хадасевіч сабраў нас у Сталінскім райкоме, пагаварыў і пазаўтра, зразумела, заблыкаў.

Іпаер крыку аба мне. Я чапаў ваяву ў партком, што я сабе дрэня ачуваю і прашу перавесці мяне на больш лёгкую работу. Я ніякага адказу не атрымаў, як і не атрымаў яго ад РК. Я рапму вярнуцца да сакратара гаркома. Але значыцца бывае так, што ў нашых кіраўнікоў треба чакаць у прыёмнай па гадзінні дзе.

Прыходжу да Рыскіна. Гэта было 27 снежня. Мне тэхнічны сакратар Рыскін гаворыць:

— Вам што треба?

— Мне треба пагаварыць з Рыскіным.

Выступленне тав. Канопіка

(Швейная фабрыка «Настрычнік»)

Тав. Канопік гаворыць аб памылках у рабоце партыйнай арганізацыі Менска і фабрыкі «Настрычнік».

— Я — стары сакратар парткома, — гаворыць ён. — Тры гады працую на фабрыцы «Настрычнік». Я інакш да Пленума разумеў сваю задачу і разумеў, як я павінен пераканаваць, напярэй. І треба ў парадку самакрытыкі сказаць, што не ўсюды і не ўвесьмі мне хачелася паказаць дрэняе, неахоны ў арганізацыі, свае ўласныя недахопы, заблыскі хадзеў паказаць лепшае, даказаць тое, што ёсць станоўчае. І гэта — першая і асноўная памылка ў маёй рабоце.

Другая памылка — у рабоце нашай партыйнай арганізацыі — яшчэ партком не забяспечыў, не стварыў і не арганізаваў сапраўды большавіцкую крытыку і самакрытыку. І ў выніку мы маем шматлікія факты, якія гаворыць нам, што ў нас з крытыкай справа абсалютна выключана дрэня, што ў нас пытанне крытыкі зразумелі так, што крытыкаваць треба пагоду, але не канкрэтных віноўнікаў агітасцыі.

Тав. Канопік прыводзіць рэд фактаў парушэння статута партыі. Партком не абіраў больш трох год, за гэты час шляхам каапітацыі яго склад некалькі разоў мяняўся. Часамі мы навізалі камуністам кандыдатуру партгора, хопь ведалі, што яны яго абіраць не хочуць.

Тут многія таварышы гаварылі аб рабоце гаркома партыі і кіраўніцтва ЦК КП(б)Б партарганізацыямі.

Я думаю, што не шкодзіла-б сёння на партыйным актыве сказаць, што гарком партыі ў большай меры кіруе партыйныя партарганізацыі наогул. Для таго, каб не быць галаслоўным, хачу прывесці некаторыя факты.

І бару такое пытанне: што робіцца ў нас а абследваннем і як РК партыі гэтай справай кіруе?

У верасні 1936 года ў адзін дзень да мяне ў партком з'явілася з гаркома 5 абследвальскіх камісій: тры камісіі амаль па аднаму пытанню з аднаго аддзела і дзве камісіі па іншых пытаннях.

Рыскін і Хадасевіч працуюць у менскай арганізацыі даволі доўга. Нельга сказаць, што разданыя камісіі не ведалі Рыскіна і Хадасевіча, але факт астатца фактам, што і Рыскін вельмі абдэстава, вельмі дрэня ведае нашыя прадпрыемствы. Рыскін на фабрыцы «Настрычнік» не быў прыблізна паўтара гады.

Выступленне тав. Фурмана

(Сакратар парткома спіртзавода)

— Рашэнні Пленума ЦК ВКП(б) палкам адносіцца і да нашай менскай партарганізацыі. І ў нашай партарганізацыі парушаўся статут партыі. За 1936 год чатыры разы мяняліся сакратары парткома. Калі адзавалі аднаго сакратара парткома на вучобу, ён нават справы з'яў у члену парткома.

За час маёй работы ў арганізацыі спіртзавода толькі адзін раз быў у мяне інструктар Сталінскага райкома Залдыма. Вось якая дапамога райкома. Аб гаркоме партыі таварышы няма чаго. За поўгода ні аднаго інструктара РК у нас не было.

Я малямі партработнік, мне патрэбна дапамога, але дапамогі ніякай не маю. Гарком і райком мала звяртаюць увагу на дрэняе адпраўжэнства. Гэтым партарганізацыям не дапамагаюць.

Нашы профсаюзныя арганізацыі не атрымаюць свайго ролі. ЦНСБ і іншыя профсаюзныя арганізацыі замякшлі ў габінегах і ніколі не бываюць на рабочих сходах. Гэта недапушчальна ў асабістаці іпаер, калі, як ніколі, вырастае актыўнасць мас.

Выступленне тав. Шамеса

(Секратар парткома)

Тав. Фурман выступаў тут і скаржыўся на тое, што яго завод лічым маленькім, а таму і не кіруюць яго палкемік. Ва ўмовах горада Менска наша партарганізацыя з'яўляецца не маленькай, і не галаслоўна на тое, што ад гаркома і райкома завод размешчан усяго ў 250 метрах, за два гады маёй работы сакратаром у нас ні тав. Рыскін, ні тав. Хадасевіч ні на адным партыйным сходзе не былі.

Гэта гаворыць аб тым, што мы — первічны партарганізацыі — не заўсёды можам вучыцца ад кіраўнікоў гаркома, а іны-ж паставілі для таго, каб вылучыць вопыт работы і перадаваць яго не пасраўна ў первічны партарганізацыі. Культурон гаркома займаецца размеркаваннем журналаў і газет па райкомах. Уважліва некалькі аб'ектаў, дзе дрэня паставілі партарганізацыя і агітцыя, дапамагалі-б первічным партарганізацыям у гэтай справе, і потым паказаў другім арганізацыям, як треба працаваць, але гэтага яны рабін не могуць.

Летам мінулага года і прапаву па аднаванні ЦК. Не адзін раз я сустракаўся з тав. Рубінштэйнам (заг. аддзела кіруючых партработнік) ЦК і яго намеснікам тав. Тавакаліянам. І васьмі віхто з іх ні разу не запытаў, як ты, сакратар парткома, працуеш, чым хлыва твая партыйная арганізацыя, як ты кіруеш, ці задаволен свайой работай і чым табе патрэбна дапамагань.

Вылі загадчык прамдзелькам ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд наогул не пытае аб партыйнай рабоце.

Тав. Шамес спыняецца таксама на рабоце горсовета. Горсовет атарыны ад рабочих мас. Да скураў працоўных праўдываюцца пачулыя, бюракратычныя адносіны.

Выступленне тав. Васермана

(Наркомгас)

Тав. Васерман рэзка крытыкуе неадпаведную работу горсовета і камуністскіх прадпрыемстваў. Электрыфікацыя і кіраўнікі шпінцэ рапарты аб выкананні плана.

Чаму ў горсовета няма актыўнасці? Таму, што сам Жуковіч мамілі і члені горсовета мямлілі. Патрэбна паліць работу горсовета, ажыццявіць, паставіць рабробавыя з перамога погляду пытаньня, а на самой справе яны не дрэняныя, а жывыя пытанні. Треба да кожнай «дрэняй» прысахоўвацца, треба гэты «дрэняй» ўлічваць палітычна, а не проста так.

Для характарыстыкі работы горсовета прывяду адзін прыклад. Тав. Пикало, я даваў вам, што я паставіў пасярэдыне вуліцы два афарбаваныя казлы, якія будуць стаць два тыдні, колькі я захату будзь стаць, а горсовет будзе лічыць, што гэта так і треба. Так я і зрабіў і стаўлі яны, пакуль я іх не ўбраў.

Многа цапаніны і бюракратыі ў апарате Соўнаркома і Дзяржплана БССР. Прывяду прыклад з камароўскай кавальняй. Калямі ў ёй абслоджваюць сёння ўвесь камароўскі гародок і даюць калямі 7 мільянаў калорый палпа, а нам воссёню 1937 года будзе патрэбна каля 25 мільянаў калорый. Пытанне гэта было паставлена ў СНК у 1936 г. 11 вастрычніка. 14 лістапада, гэта значыць праз месяц і некалькі дзён, разгледзілі пытанне ў СНК і даручылі камісіі ў складзе

Выступленне тав. Фралова

(Нач. менскага аддзялення Зах. чыгуны)

Калі паглядзець, як мы, чыгуначнікі, працуем, відаць, што мы асноўнага не зрамамі. Я, камандзір-начальнік аддзялення, кірую адказным участкам і павінен сказаць, што мы да гэтых пор самі не вучыліся большавізму і не вучылі гэтаму людзей. Мы лічылі, што справа гаспадарыча—граўцы, выгружаць, выконваюць нормы працоў, і гэта наша справа, а справа выхавання людзей — гэта справа палітдзельца.

Увечч халі-б начальніка дарогі т. Рубінава, які з'яўляецца членам ЦК КП(б)Б, дарочы, каапітаваны. Ён так нас выхоўвае, так вучыць: калі яму скажам аб тым, што ў нас дрэня, аб тым, што патрэбна дапамога, што треба палітычна паставіць на Менскім вузле, ён адказавае на гэта: «Дрэня праўдыва, заблытэй займецца». Калі-ж паспрабуйць крытыкаваць, то ў гэтых атрымаем суровейшыя тэлеграмы таварыча амету: «Памешні балбавыя, больш рабін». Так і мы самі ў адносінах да свайго народу прымаем таксама так гаварыць: «Памешні балбавыя».

Выступленне тав. Рабкіна

(Фабрыка «Комунар»)

Статут партыі з'яўляецца непакідным асновай партыйнага жыцця. У нашай арганізацыі статут партыі і асновы дэмакратычнага цэнтралізма часта груба парушаныя. За 3 з аднавай гады ў нашай партарганізацыі амянілася 7 сакратароў парткома, прычым тры з іх былі адзавалены гарадскім камітэтам, і ніхто з уоіх гэтых сакратароў парткома не адчытаўся за сваю работу. Ніхто не патрабаваў ад іх справадан і ніхто не прымушаў іх адчытавацца.

Ін-ж усё гэта называюць іншак, як не ўдмчленнем правоў камуністаў? А востраку практыку мы праводзілі ў сёбе ў групе. У нас у свай час былі партыйныя групы. Яны, праўда, існавалі з парушаннем статута партыі, зараз мы іх ліквідавалі. У нас часта бывала так: выключалі таварыша, гаворыць яму: як тебе думаем перакінуць у другі пах, каб там ты працаваў, парталіам. Мы не пыталіся думкі мас, а парталіам толькі таварыша, як ён думае.

Мы ўвесь час гаварылі, што ведаем статут партыі. І калі-б мне асабіста, або

ні аднаго інструктара РК у нас не было. Я малямі партработнік, мне патрэбна дапамога, але дапамогі ніякай не маю. Гарком і райком мала звяртаюць увагу на дрэняе адпраўжэнства. Гэтым партарганізацыям не дапамагаюць.

Нашы профсаюзныя арганізацыі не атрымаюць свайго ролі. ЦНСБ і іншыя профсаюзныя арганізацыі замякшлі ў габінегах і ніколі не бываюць на рабочих сходах. Гэта недапушчальна ў асабістаці іпаер, калі, як ніколі, вырастае актыўнасць мас.

Я малямі партработнік, мне патрэбна дапамога, але дапамогі ніякай не маю. Гарком і райком мала звяртаюць увагу на дрэняе адпраўжэнства. Гэтым партарганізацыям не дапамагаюць.

Нашы профсаюзныя арганізацыі не атрымаюць свайго ролі. ЦНСБ і іншыя профсаюзныя арганізацыі замякшлі ў габінегах і ніколі не бываюць на рабочих сходах. Гэта недапушчальна ў асабістаці іпаер, калі, як ніколі, вырастае актыўнасць мас.

Вылі загадчык прамдзелькам ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд наогул не пытае аб партыйнай рабоце.

Тав. Шамес спыняецца таксама на рабоце горсовета. Горсовет атарыны ад рабочих мас. Да скураў працоўных праўдываюцца пачулыя, бюракратычныя адносіны.

Тав. Васерман рэзка крытыкуе неадпаведную работу горсовета і камуністскіх прадпрыемстваў. Электрыфікацыя і кіраўнікі шпінцэ рапарты аб выкананні плана.

Чаму ў горсовета няма актыўнасці? Таму, што сам Жуковіч мамілі і члені горсовета мямлілі. Патрэбна паліць работу горсовета, ажыццявіць, паставіць рабробавыя з перамога погляду пытаньня, а на самой справе яны не дрэняныя, а жывыя пытанні. Треба да кожнай «дрэняй» прысахоўвацца, треба гэты «дрэняй» ўлічваць палітычна, а не проста так.

Для характарыстыкі работы горсовета прывяду адзін прыклад. Тав. Пикало, я даваў вам, што я паставіў пасярэдыне вуліцы два афарбаваныя казлы, якія будуць стаць два тыдні, колькі я захату будзь стаць, а горсовет будзе лічыць, што гэта так і треба. Так я і зрабіў і стаўлі яны, пакуль я іх не ўбраў.

Многа цапаніны і бюракратыі ў апарате Соўнаркома і Дзяржплана БССР. Прывяду прыклад з камароўскай кавальняй. Калямі ў ёй абслоджваюць сёння ўвесь камароўскі гародок і даюць калямі 7 мільянаў калорый палпа, а нам воссёню 1937 года будзе патрэбна каля 25 мільянаў калорый. Пытанне гэта было паставлена ў СНК у 1936 г. 11 вастрычніка. 14 лістапада, гэта значыць праз месяц і некалькі дзён, разгледзілі пытанне ў СНК і даручылі камісіі ў складзе

а большай рабоце». Вось і выходзіць, што за паўгода мы не бачым жывога чалавека.

Тав. Фралоў далей гаворыць аб тым, што прамдзелькам ЦК КП(б)Б умешваўся вельмі часта ў гаспадарчыя справы і, па сутнасці, пачынаў перахваліваць гаспадарчыя. Ён гаворыць аб тым, што торыта-рымаўныя арганізацыі вельмі слаба дапамагалі транспарту, у прыватнасці раёна ЦК КП(б)Б і СНК БССР аб дапамозе транспарту аталася нявыкананым. Дрэня праўдыва менскі горсовет, рабочыя-транспартнікі не ведаюць старшыні. Горсовет не вказаліца аб будоўве прыгараднага вазала, не вказаліца аб будоўве вазалаў патрэбна чыгуначнікаў.

— Я думаю, што рашэнні Пленума Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, жорстка крытыка і самакрытыка, даць нам магчымаць выкінуць усё гніле, непатрэбнае, вярнуць нам, і гэтым самым надзяць актыўнасць мас і палітыцы ўсю нашу работу.

Тав. Рабкіна далей гаворыць аб тым, што ў актывізму партыйную работу ўлічваўся невадлікі слоў камуністаў. Ён гаворыць аб параднасці, а не дэмакратычна абмеркаванні пытаньняў па палкам райкома і гаркома, аб адсутнасці рэзкай большавіцкай крытыкі ў партарганізацыі.

— У нас ёсць група таварышоў, — гаворыць т. Рабкіна, — якія лічым інакш свайго дасцігнаства прыходзіць на пленум партыі, прымаюць актыўны ўдзел у рабоце пленума. Я зараз маю на ўвазе т. Паса.

Калі я галасаваў за т. Паса, я лічыў, што ён свайой актыўнай работай прынасе вядзючую карысць РК. РК партыі праўдыва год. За гэты год мы

з'явіліся 6—7 разоў, а т. Паса ні аднаго разу не быў на пленуме. Паса не лізіў. Т.т. Гаўшштэйн, Куанцоў, Драбышэўскі таксама не з'яўляюцца на пленум.

Мы зараз выступаем на сходах, на пленумах і таварыш: у нас пасіўны нима, мы ўжо не маем у арганізацыі мафчальніку. Гэта факт бесспрэчны, але гэтыя факты гаворыць аб другім.

У свеце рашэнняў пленума ЦК ВКП(б), калі я чапаў асабіста праўдыва стыхі выключаныя а партыі ў часе правяркі партлакументаў, думаю, што не зусім галка выходзіць.

У нас тут выключылі з партыі многа чалавек. 14, у тым ліку 3—4 чалавекі за пасіўнасць.

Выступленне тав. Баскіна

(Фабрыка імя Кагановіча)

Я спыняю на тым, як наша партыйная арганізацыя парушыла статут партыі. За кароткі перыяд часу ў нас каапітавалі чатыры сакратары парткамітэта. Пасля выхаду з нашай партарганізацыі т. Шамеса прышоў т. Гефен.

Ці ведала наша партарганізацыя таварыша Гефена або не? Ніхто яго не ведаў. Але раз гарком або гарком паслаў—мы выбралі.

Выхаваннем камуністаў не займаюся. У выніку ў час правяркі і абмену многа сумленных таварышоў былі аднесены да катэгорыі пасіўных і выключаны з партыі. Калі мы некалькі дзён таму навалі заняліся правяркай гэтых людзей, то аказалася, што імяна аднаго, сумленнага людзі, якія могуць быць у радах нашай партыі, былі выключаны.

Тут ніхто не выступаў аб камсамоле. А партыя-ж выхоўвае камсамола, і толькі ад таго, як мы будзем выхоўваць камсамолеўскую арганізацыю, будзе залежаць — якія мы будзем мець большавіцкія кадры для развортвання камуністычнага руха. Я лічу, што пытанне аб камсамоле треба паставіць. Я воль працую на фабрыцы імя Кагановіча 14 год і за ўвесь час да нас на фабрыку ні разу не прышоў прадставіць ЦК і гарадскога камітэта камсамола. Ні адзін чалавек не падумаў зайсці давадзіцца, чым дыкае ў нас камсамолеўская арганізацыя, як выхоўваецца камсамолеўскія актывісты — будучыя большавікі.

У выніку такіх адносін мы маем у камсамоле факты п'янства, хуліганства. Гэта ёсць рэзультат таго, што партыйная арганізацыя не выхоўвае камсамолаў, як гэтага патрабуе наша партыя і таварыш Сталін.

Аб гарадскім сабеве. Я з'яўляюся членам гарадскога савета і, вядома, я таксама дрэня працую ў горсовете. Але я-б хачеў запытаць тав. Жуковіча, ці ведае ён, што я член горсовета? Умеўш, што

варалі і дапамагалі нам, а потым прышлі і дакладваць на РК аб тым, што РК.

Месцаў пяць таму назад на парткоме мы саухалі самаправадзату члена партыі Раліса. Раліс вярнуўся таварыш, гадоў пяць праўдыва майстар, гадоў 14 праўдыва на гэтым прадпрыемстве. І воль мы яго выключылі і папярэдзілі яго, што калі ён не будзе вучыцца і прапавыць над сабой, то мы паставім пытанне аб яго партыйнасці.

А калі ўгледзіцца, ні стварыў партком умовы, каб таварыш сапраўды мог вучыцца, падмаіць свай палітуровен, то атрымаецца бягзудзіцца. Атрымаецца на справе, што мы толькі прыгмаўлі рост рэвалюцыйнага камуніста, не давалі яму расці.

Выносці такса рашэнні, правяркай не займаліся, і так атрымаецца—выносці адно рашэнне, паклаў пад сукно, выносці наступнае і т. д., і т. д.

У нас справа абстаіць з вельмім парткараў, вылучаннем новых, уростных людзей? Хадасевіч і Рыскін ведалі толькі невадлікую групу людзей і іні ісправалі. Вось Гефен, Шамес, Канопік, Рабкін, адзін зюф Гефен і т. д. І гэтых людзей перакінавалі асобныя сюды і агуды сюды. Не ведалі камуністаў па сутнасці, не ведалі партыйных кадраў, не кіравалі імі. І ў выніку гэтага перакіла асобных таварышоў з месца на месца, нічым не абрунтаванал.

Пытанне няведання людзей адносіцца і да гаспадарніцкаў. Гаспадарнікі таксама аперуюць выключана вузельнай групай людзей, не выхоўваюць новых кадраў.

Калі-б наркомы т.т. Геардзе і Баскіна сапраўды ведалі людзей, рабочих, сталі ханапаў, смела высювалі-б іх, былі-б кадры. А кадры адсутніваюць толькі таму, што людзі, якія сілзязь на ўсёх наржанагах, не займаюцца кадрамі, не арганізоўваюць работу з масамі.

Аб сувязі кіруючых работнікаў гаркома, райкома з пазіўнымі работнікамі. Вось я ў Менску працую сакратаром парткома 3 гады, лічуся старыком, прадаваў на некалькіх прадпрыемствах.

Скажы, Рыскін, так гэта сумленна, колькі разоў ты знаў тэлефонную трубку і сказаў мне: «Гефен, зайдзі да мяне, а хачу з табай пагаварыць па разу партыйных пытаньняў». Ні разу за тры гады, за выключаннем агульных нарад і пленумаў. Хіба могуць мяне задавоць такія адносіны? Я ўжо не гавару аб сабе, што я тры гады сакратар парткома, і сяджу ў Менску, але калі паглядзець рах другіх і рэвалюцыйнага камуністаў, то атрымаецца, што Рыскін у штодзёнай рабоце з камуністамі не быў зязял.

Апарат гаркома, як і райкома, праўдыва выключана дрэня. Інструктары больш за ўсё надобны на ватраўраў. Прыходзіць у партарганізацыю на некалькі гадзін, знайшлі нейкі недахоп, і замест таго, каб сабрацца разам з партарганізацыяй, распытваюць сакратара і партком, якія толькі абіраюць факты для гаркома. А партыя, каб нашы інструктары, раз яны прыходзіць да нас, раз знаходзіць які-небудзь недахоп, каб яны разам з партарганізацыяй абмеркавалі гэту сітуацыю, на-

Хто гэты пасіўны? У мінулым — уварынік, а зараз гэты стаханавец. А стаханавец, гэта — чалавек новы, гэта — чалавек перадавы. Мы, вядома, не ўсё стаханавец прымаем у партыю, але той, які ханапаў прымаем у партыю і быў некалькі год і яго выключылі таму, што ён пасіўны — тут треба яшчэ паглядзець.

І нам треба будзе абмеркаваць пытанне аб аднаўленні некаторых таварышоў у радах партыі.

Тав. Рабкін павярае рэзкай крытыцы работу профсаюзных арганізацыяў. Ён указвае на тое, што работнікі ЦНСБ амаль не бываюць на прадпрыемствах.

Не ведае. Калі прыходзіць на пленум горсовета, то там німаюць пасіўны таму, што паветка для пленумаў радабрана так, што людзі не зацікаўлены, яны не ведаюць не сілзязь на пленуме. У Жуковіча бюракратычныя адносіны да членаў гарадскога савета і навадзіўнікаў.

ЗАМЕСТ СПРАВЫ — ПАРАДНАЯ ШУМІХА

Дзялі «Звязда» сігналізавала аб зрыне падрыхтоўкі да сябры ў калгасе Дрыбінскага раёна.

Аднак гэтыя сігналы асталіся непачутымі ў адпаведным раёне. Аб гэтым гаворыць факт з пісем калгаснікаў, якія пастанавілі ў рэакцыю кожны дзень.

Калгас імя Варашылава, Клядніцкага сельсавета, Дрыбінскага раёна азначыў зрыне падрыхтоўку да вясновай сябры.

Піставіў сіла ў калгасе ў пагражаючым становішчы. За 1936 г. тут паў 21 коны. Варварскія адносіны да коны давалі да таго, што палова сіла выведзена са стругі. Гэта ў значнай меры адаб'ецца на ходзе вясновых работ.

Зараз адчуваецца вальмі недахоп кармоў. Большасць кармоў расцнута. Забраманаваны фонз на час палітых работ таксама расцнута.

Датэтуль калгас не вывез мінеральнага ўгнаення, не гаворачы ўжо аб другіх работах, звязаных з сустрэчай сябры.

Усё працягваецца работа пупчына на самавер. І гэта нікога ў калгасе і ў раёне не турбуе.

У калгасе «б раён» да гэтага часу не ачышчана ільнянасенне. Ёсць пагроза, што калгас будзе сямь засметаным насеннем. Ні праўдзёна калгасі ні раённы зямельны адзел не прынялі пэўных мер, каб ільнянасенне было свечасова падрыхтавана да сябры. Апрача таго ў калгасе пагніда, насенная бубьба.

Такая факты маюць месца і ў іншых калгасях Дрыбінскага раёна. Падрыхтоўка насення да сябры ў раёне, як відаць, ніхто не займаецца. У калгасе імя Калініна, Ялаўскага сельсавета, як паведамыць у сваім пісьме калгаснікі, раабарана насення, заспаенне да вясны. Сельсагаспадарчы інвентар не адрамантаваны, выведзены са стругі коны. У калгасе, як паведамыць далей у пісьме, адуце рука жамслага ворага, якая праводзіць пхоную работу на зрыне падрыхтоўкі да сябры.

Раённы зямельны адзел не забяспечыў штодзённага кіраўніцтва калгасамі, не мабілізуе шырока масы калгаснікаў на бялую сустрэчу вясновай сябры. Нена-срадае кіраўніцтва тут падмілілі параднай шуміхай і канцыляршчынай. Аграрны райсемадзела стаяць у баку ад арганізацыі падрыхтоўчай работы ў калгасе.

Гэта ў поўнай меры адносіцца да райвыканкома які ўхіліўся ад непасрэднага кіраўніцтва калгасамі. Райвыканком знаў усю работу на плячы райсемадзела, забывшы аб сваім непасрэдным абавязках.



Станавіні галтарайнай фабрыкі імя Фрунзе (Менск), заняўшы першае месца ў 4-х ваенна-хімічных саборах імя Варашылава раёна. На здымку: злева направа: тт. Турчынін П. Ф., Штова Л. Ф., Гельштайн Н. З. У другім радзе: тт. Пільпа Г. А., Пугачова Н. А., Пашкоўская Ю. І. і капітан каманды Ничаева О. А. Фото Я. Салавейчыка.

НЕ КЛАПОЦЯЦА АБ МАЛАДЫХ КАДРАХ

На заводзе імя Мяснікова (Менск) не клопоцяцца аб маладых кадрах. Жыццёва-бытавыя ўмовы для іх не створаны. Ярыкі прыкладам гэтага можа служыць становішча інтэрната на Маскоўскай вуліцы, у якім жыўць 25 чалавек работнай моладзі гэтага завода. Па два і больш месцаў у інтэрнаце падлога не мыта. Салому ў метражах і пэўнай блізкаму не мяняюць. Тут нават няма прыбярэжыцтва, а таму зусім не чыста, калі фіранкі на вокнах бруднаы. Зараз пэўна пазнаць, з якога колеру яны былі.

У інтэрнаце холадна. Па міліцы адміністрацыі адзін раз у месяц прывозяць дрывы і толькі на два дні, а астатнія дні, каб ачышчыць крэху пакоі, рабочыя носіць дрывы на сабе з завода. Некаторыя рабочыя, каб унікнуць такой «нагрукі», астаюцца начаваць у вагонах, а часамі нават у кацарнях.

ЗА КРЫТКУ ЗВОЛІЛІ 3 РАБОТЫ

У Стацінскай Канстытуцыі запісана, што кожны мае права на працу. Мясце-ж чамусьці набавілі работу. У жніўні 1936 года і паступіла на добрускую напарную фабрыку «Герой партыі». Пасадзілі мяне прадаваць шывальніцкай у спытачай. З першых жа дзён я асвоіла сваю работу, выконвала норму, часта выробляла звыш нормы, не мела ніякіх з'яў.

Але вось аднойчы і ўбачыла непаладку ў шухі і аб гэтым сказала.

Начальнікі шухі Крышчэва і Гусанаў і кантрольшчыца Васількова не любіць крытыку. Калі скажаш ім што-небудзь, яны адкажуць: «Ты вельмі разумная, не меса табе на фабрыку».

16 студзеня я была на тэхучобе, а на другі дзень тав. Крышчэва мяне аб'явіла: «Ты звольна, можаш не выходзіць на работу». Матэў той, што я некалькі разоў не наведла тэхучобу. Спачатку я сапраўды некалькі разоў прапусціла, пачыналі для мяне было непавава, бо яны праходзілі арыфметыку як для малапемных, а і скончыла пачы класу». Калі-ж перайшлі да вывучэння ўсёй фабрыкі, я пачала наведваць, гэтыя званікі былі для мяне цікавымі. Ні разу і не мела вымоў або папярджання. Прывольнілі мяне выхадзі такую даведку: «Звольна за непаводнае тэхучобе».

Вось ужо другі месці, які і хаджу без працы. Зварочвалася ў аддзел кадраў, мне адказалі: «Мы зараз набіраем толькі вучылі, а такіх нам не патрэбны».

Мне 18 год. У мяне-ж няма іншай прафесіі, я палюбіла вытворчасць і была-б карысвай. Але біза ў тым, што я прыхіла не на думу вышэйшымі начальнікам. Яны мяне не ўвабілі за крытыку і рашылі аб мяне пазавідаць. Спідзяса, што парухаліні Канстытуцыі будзь закліканы да парадку.

АДСТАЮЧЫ КАЛГАС У АДСТАЮЧЫМ РАЁНЕ

У Мяснікоўскім раёне адным з адрываў у падрыхтоўцы да сябры з'яўляецца калгас «Чырвыны Гекот» Зяблонскага сельсавета. У гэтым калгасе пачуе зрына дабрадучнасць і спакой. Замест арганізацыі работы, мабілізацыі калгаснікаў на барышчу за ўрадаў, праўдзёна калгасе на чале са старшынёй Якушынэ Дашкава кожны дзень наладжвае п'янку.

Асабліва трывожнае становішча з насеннем, якое да гэтага часу яшчэ не ачышчана. Апрача таго не выканан план з'яўкі.

І гэта ніколі не турбуе праўдзёна калгасе. Тут не ўваўі ўсёй вядасці падрыхтоўкі высокакаснага насення. Яшчэ і вараў ніякіх мер па забяспечанню пасевнай плошчы не прыняты.

Ёсць многа фактаў раскравання калгаснага добра: бубьбы, кору і іншага. Праўдзёна калгасе не толькі не зважае на раскраванні сацыялістычнай маемасці, а наадварот, пакрывае іх азначысціям.

На ўсё гэта раённыя арганізацыі не вяртаючы увагі, не дапамагаюць адстаючы калгасе сустрэць вяснову сябру ў поўнай гатоўнасці.

ЗДЭКІ НАД ДАШКОЛЬНЫМ РАБОТНІКАМ

МОЗЫР. (Мар. «Звязда»). 5 мая пачаўся аб'езд парогі раёна і акрава дашкольнай работніца Буркоўскага Аля і ніяк не можа дабіцца для сабе работы ў адным з дзіцячых дамоў або садоў. Спачатку ёй гаварылі, што ў мескіх дзіцячых устаноў няма саабодных месцаў, потым з'яўлялі, з'яўляцца хусявой, а потым з'яўлялі, што яна нягодна не можа быць дапушчана да работы ў дзіцячых устаноў.

Такі аказ з'яўліўся для Буркоўскай мошым ударам. С галоў яна працавала выхавальніцай у дзіцячых дамах Жыткавіцкага і Параўнскага раёнаў, усюды апраўдала сабе на работе, а тут без даў прычыны ёй заўважылі, што яна не можа быць дапушчана да работы.

У чым-жа справа? Аказваецца «свой» усюму — крытыка Буркоўскай работы дашкольнага інспектара акрава Гольман. Больш гэта ў канцы 1935 года. Буркоўскага таві працавала загадчыца дзіцячага сада ў Жыткавічах. Адночы, калі Гольман паверала яе сад і сваімі нестаткімі паводзімі навукала звапці, Буркоўскай аправа ёй заўважылі, што яна не можа быць дапушчана да работы.

Гэта вельмі вадзала сям'ю Гольман, і яна ўвесь час дабілася змяніць з работы Буркоўскай. Але гэта ёй не ўдалася. Зара-жа, калі Буркоўскай ў сувязі з сямейнымі абста-

ТАРАСЕНКА, ШТАНОС, КАРПОВІЧ І ІНШ. (УСЯГО 9 ПОДПІСАЎ).

Такое-ж становішча і ў інтэрнаце на Друшаўскім пасёлку.

Не раз мы па гэтым пытанню зварочвалі да каманданта інтэрната тов. Жураўскага і да начальніка завода тав. Дзіцюскага, але нашы скаргі астаюцца непачутымі.

Культура-выхавачая і агітацыйная работа спрод моладзі таксама не праводзіцца. Некаторыя туркі фармальна арганізаваны, яны не працуюць.

На заводзе няма барадцым за тэхніку безапаснасці. Месці месца выпадкі калесітва работчы.

Такое становішча выклікае зусім жахлівае абурэнне з боку работнай моладзі на адрасе заводнакіраўніцтва, партыйных і прафсаюзных арганізацыяў.

ЗАВАЯВАЦЬ ЦАГЕЛЬНАІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ВЯДУЧАЕ МЕСЦА

Васісім стымілаў для выканання плана з'яўляецца заперожан на чарадзе работнікаў будматэрыялаў новай сістэма прадпрыемства-прамысловай апланы працы. Пры перавыкананні плана на 5 проц. будзе выдзялена дадаткова палова аплата, на 10 проц. — адпаведна тры чэрпкі з'яўкі, на 15 проц. — поўны азда. За перавыкананне звыш 15 проц., работнікі атрымаюць за сваёй асноўнага яшчэ паўтара аплата.

Сялета ўстаўліваюцца на заводах тры пэтарбуржскія апараты сухова прасавання. Уступіць у эксплуатацыю туюльвае штучная сумшыка. Завезена яшчэ тры новыя матавоўка.

Пры вядзенні сухова прасавання пэгла павысіцца якасць і зусім адпаде праце сумшкі. Адрасавана пэгла неспраўна пойдзе ў пец для абжылу.

Туюльвае сумшыка на заводзе існуюча зараз мокарай фармоўнай палатніцы і наскорыні сумшкі. Пры гэтым павышчаецца прадукцыйнасць прапрыемстваў.

Кагельныя заводы БССР абсталяваны 11 сумшыкамі сістэмы прафесара Озельскага. Трэба азначыць, што гэта сумшыка на сваёй канструкцыі больш рацыянальна, чым сумшыка Ротсгара-пракста. Яна мае большую прапусковую здольнасць. Абслугоўванне яе больш зручнае і прасцейшае. Галоўнае тое, што сама сумшка сыравіны праходзіць роўна-керна. Адночы і неадок — гэта вяртаецца пры рэгуляванні напругі і шчыльнасці, раменчымі інутры камер, бо яны недаступны для агляду ў час работы.

Устаўліваюцца нормы для гатцэ сумшыкаў у 800 тыс. штук сыравіны ў месці на 16-камерны блок зусім раўнавы; гэта даказана на кагельні № 3 у Менску, дзе яна мае сістэматычна да 950 тыс. штук сыравіны.

Зусім не абавязана думка некаторых кіраўнікоў заводаў, што бышым-бы сумшыка Озельскага не можа быць освоена

да нормы. Пры добрай пастаюўцы работы і даскраванні вывучэнні гэтага вяртата, гэта сумшыка поўнасьцю апраўдае сябе.

Сезон 1937 г. павінен хутка пачацца, а на разе заводаў (кагельны № 12 і чараўнічы завод у Вабруйску, Магілёўскія кагельны завоў) трэба да яго рыхтавацца. Тут яшчэ не пачат работ абсталявання і пэгла.

Многія прапрыемствы не забяспечаны легаматэрыяламі, пэсам, тросамі і добра-карысным палівам. Нарксамспрон да гэтага часу не вырашыў пытанне аб фінансаванні ўстаюўкі сухова прасавання.

Выкананне калгаснага плана пэгла адраваць ад якасці прадукцыі, што мела месца ў мінулым 1936 годзе. У пэгла з колькасцю некаторыя гора-кіраўніцкі зусім не вярталі ўвагі на якасць і выпускі сумшычых брак.

Неабходна асоба падкрэсіць, што навукова-даследчы інстытут прамысловасці ў мінулым годзе нічым не дапамог заводам у чале палатнічым якасці. Ён абмежаваўся толькі тым, што вяртаў пэглу на спіск, даваў дзібовыя даныя і пасылаў іх на заводы. Жылога, аператыўнага інструментаку не было.

Пытаннем якасці прадукцыі ў бегучым годзе павінае звалючыся значанне.

У буднішым цэнтрах БССР арганізуюцца куставыя вытворчыя лабараторыі, якія будзь сістэматычна наглядзець праз заводскія аддзелы тэхнічнага кантролю (АТК) за выпускам прадукцыі ў кожным асобым працесе. Устаўліваюцца правільная шыхтоўка (рапэтура) мас, паліпаванна транспарту і ўнутрызаводскай дарожнага транспарту. Устаўліваюцца прыкладныя графікі для штучных сумшычых і гофманскіх пэглаў. Павышэнне якасці прадукцыі таксама стымлююцца адпаведнай апланай.

Устаўліваюцца бракераж, сартыроўка і жырроўка прадукцыі; зваочам забаронена адпуская пэглу без пэтарбуржскага разбракоўкі.

Нарада па будматэрыялах прыняла рашэнне аб увардэнні вытворчасці абліцова-

ПРАПАГАНДА І АГІТАЦЫЯ — ЗАПУШЧАНЫ УЧАСТАК РАБОТЫ

Факты аб страце рэвалюцыйнай пільнасці ў партыйнай арганізацыі Добрушскага раёна, аб якіх указвалася ў артыкуле «Добрушскія званікі» («Звязда» за 14 сакавіка г. г.), з'явіліся прамым вынікам выключнай запусчанасці партыйна-выхавачай работы спрод камуністаў.

Праўда, ад культпропа РК тав. Шымейстра часта можна пачуць, што «у галіне партыйнай вучобы нашэйшай пералам, ёсць арухі і т. д.». Аднак паглядзім, як абстаіць на справе.

Пры пярвічнай партыйнай арганізацыі Жытунскага сельсавета арганізаван турток на вывучэнню гісторыі партыі. Прапаганда і агітацыя вылучан тав. Ліўшад (раённы пракурор). За наўгода турток займаўся толькі чатыры разы. Дні вучобы не ўста-ноўлены. Многа разоў заняты зрываліся на віне прапагандыста, які не паздаў з'явіцца. Гэты прапагандаіст настолькі адрываў ад туртка, што нават не ведае сваіх слухачоў.

У пераростаўскай пярвічнай арганізацыі, дзе прапагандаіст Барысенка (загадчык райза), тры месяцы не было партыйных заняткаў. Гэты гора-прапагандаіст і ў партыйную вучобу ўвазіў свае бюра-кратычныя метады кіраўніцтва: ён «аў-ляцца на заняты тавы, калі сам захо-ча, а слухачоў сваіх, якія не ведаюць аб днях вучобы, склікае праз сельскіх выхавальцаў». Такое становішча ў партыйнай вучобай і ў астатніх пярвічных партыйных арганізацыях раёна.

Сталіністу Канстытуцыю — гэты важнейшы дакумент эпохі — камуністы, раённы актыві не вывучаюць. Палітычна агітацыя зусім выпала з поля дзейнасці камуністаў. Агітатараў у калгасях няма. А старшыня Крупецкага сельсавета Шкарава сваё блізкаейсць і ганебнае адставанне сельсавета ў сельсагаспадарчых кампаніях прыкрывае тым, што няма часу яму, бо калгаснікі пачалі вывучаць Сталіністу Канстытуцыю, і ніхто ў раёне гэтага сэмудра не прыцягуў і парадку.

ГЛУШЫЦЕЛІ САМАКРЫТКІ

Ужо больш поўгода жлобінскае аддзяленне чыгуны не выходзіць з працы. Яно не выконвае ні аднаго з сваіх вы-мральных і ўвесь час займае апошняе месца на Беларускай чыгунцы.

Такое становішча павіна было патры-вожыць начальніка паітгадзела жлобінскага аддзялення тав. Смоліна.

Аднак, гэтага не адраўсала. Мы ўжо пісалі (ра. «Звязда» свежым — студзень) аб слабай работе станцыі Жлобін, аб дрэнным кіраўніцтве партыйнай работай партгорам станцыі Гусевым, аб бядзеей-насці начальніка паітгадзела т. Смоліна.

Паітгадзель праводзіў многа абследван-няў партарганізацыі. Да Смоліна паступі-лі вывады, а ён, нават не прачытаўшы іх, адказаў у «паўніцую». Астатнічала ад-казаньне за становішча работы на лініях, у куставых партарганізацыях.

На станцыі Калінінкічы (адзін з буй-нейшых узлоў аддзялення) з'явілі сабе гняздо куляныя элементы. За апошні час там абылося некалькі крушэнняў. Пар-торг Рымбаў бядзеейчае. Ён адказаў са-палітычным сляпком, надзольным свечасо-ва вымрываць класавых ворагаў. А па-ітгадзель, у сваю чаргу, не правяралі яго работу. Сігналы работчы, членаў партыі асталіся непачутымі. І не вышадкова ў гэ-ло канцуктарскіх рэзерваў развалена зусім партмасавая работа.

Нежадане прыслухоўванца да зааў, Імкненне замазаць свае недахопы прывяло Смоліна на шлях заціску самакрытыкі.

У Жлобіне на раённай партыйнай кан-

У ІНШЫХ «КІРАЎНІКІ» ІСЦЕ ПРАДУКЦЫІ ПОГЛЯД СПРОЦЬ УЖЫВАННЯ ТРАНСПАРТАВАЎ НА ЗАГРУЗКІ І ВЫГРУЗКІ ПОГЛІ І ПЕЧЫ.

Такія адносіны, безумоўна, тармаваць справу механізацыі прамысловасці будматэрыялаў і даказваюць, што кіраўнікі гэтых заводаў не ўсваілі яшчэ роў механізацыі і асваення тэхнікі ў ста-наўскай руху і агульным выкананні плана.

У 1937 годзе краіна павіна атрымаць 585 мільёнаў штук пэгла, 13,7 мільёна штук чараўніч. Пагэльнае прамысловасць мае ўсё ўмовы для выканання гэтай пра-граммы. Геалагічныя даследаванні, правядзе-ння бэтэагеаграфічнага і інстытутам геаграфіі Акадэміі навук БССР, выявілі нааўдэсць валькіх запасаў сыравіны для прамысловасці будматэрыялаў.

Усё ўзрастаючае насачаньне прапры-емстваў навейшым механізмам, далейшае разгортванне стаханавскага руху даюць магчымасць зрабіць пэглавую прамысло-васць вядучай галіной ў рэспубліцы. За гэ-та павінен змагацца ўсе работнікі па-гэльнай прамысловасці.

Інжынеры: Р. КАЦЕЛЬСОН, А. МАЛАМА.

Ад РЭДАНЦІ. Рэд фантыў шкандітаў і адкрытай дзейнасці ворагаў народу на цагельных заводах БССР сведчыць аб дабрадучнасці і самасупаўненні спрод іра-раўноў трэста і Нарксамспрона, якія не прыслухоўваюцца да сігнальў работчы.

Кіраўнікі трэста і наркмата лічыць, што стаханавскі рух сам па сабе перакрывае рэ-зультаты шкандітаў. Гэта ў той час, калі стаханавскі рух у цагельнай вытворчасці слабаў, чым у любой іншай галіне пра-мысловасці, калі самі стаханавцы патра-буюць, каб іх агародзілі ад шкандітаў і дэмаггаў у іх рэабіліце. Замест трох ко-лькасці стаханавцаў мы тут маем значны ўпадкі.

Агульнае і неспраўнае кіраўніцтва заводамі з боку нармата знаваеца на іх праўдзёнай работе. За першы квартал ні адзін завод не выконвае свайго плана, і запасываюцца краіны расце з кожным днём. Наркрат мясцовай прамысловасці павінен хутка выпраціць становішча ў цагельнай прамысловасці.

